

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 152 (6731) | 2 ліпеня 1940 г., аўторак | ЦАНА 10 КАП.

## Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанавіў выпусціць Дзяржаўную Пазыку Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года) на суму 8 мільярдаў рублёў.

### Рабочыя, калгаснікі, служачыя, інтэлігенты, усе грамадзяне Совецкага Саюза, падпісвайцеся на новую пазыку!

## ПАДПІСКА НА НОВУЮ ПАЗЫКУ ПАМНОЖЫМ ПЕРАМОГІ СОЦЫЯЛІЗМА

Радавая вестка — рашэнне ўрада аб выпуску новай пазыкі — хутка абляцела гарады і вёскі нашай рэспублікі. У гарадах і вёсках адбыліся масавыя мітынгі, на якіх рабочыя, служачыя, калгаснікі выражалі аднадушнае адрабненне пастановы ўрада. У гарадах Мінску, Віцебску, Гомелі, Магілёве, Беластоку, Брэсце, Баранавічах і іншых гарах-жа пасля агаворкі пастановы ўрада пачалася падпіска на новую пазыку. Усе яны падпіска праходзіць з вялікім натхненнем.

Паспяховая рэалізацыя новай пазыкі значна больш умяце абаронную магутнасць нашай дзяржавы, ператворыць яе ў яшчэ больш магутную краіну, непрыступную для ворагаў.

Вялікія поспехі першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян! Над кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна і любімага прарадніка народаў таварыша Сталіна працоўныя Совецкага Саюза дасялі велізарны перамога на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. У нас у асяродку пабудаван сацыялізму. Совецкі Саюз уступіў у новую паласу развіцця, паласу завяршэння будаўніцтва бескалясавага сацыялістычнага грамадства і паступовага пераходу ад сацыялізму да камунізму.

Наша радзіма з'яўляецца самай пераможнай краінай на развіццё індустрыі і буйнай механізацыі сельскай гаспадаркі. Таварыш Сталін паставіў перад сацеўнікам народам грандыёзную заданне — на працягу бліжэйшых 10—15 год дагнаць і перагнаць галоўныя капіталістычныя краіны ў эканамічных адносінах.

«Мы перагналі, — гаворыць таварыш Сталін на XVIII з'ездзе ВКП(б), — галоўныя капіталістычныя краіны ў сэнсе тэхнічнай вытворчасці і тэмпаў развіцця прамысловасці. Гэта велікі добра. Але гэтага мал. Трэба перагнаць іх тэксма ў эканамічных адносінах. Мы гэта можам зрабіць, і мы гэта павінны зрабіць. Толькі ў тым выніку, калі перагонім эканамічны галоўны капіталістычныя краіны, мы можам рэалізаваць, што наша краіна будзе пераможна насычана прадметамі спажывання, у нас будзе багата прадуктаў, і мы атрымаем магчымасць зрабіць пераход ад першай фазы камунізму да другой яго фазы».

XVIII з'езд ВКП(б) наменіў грандыёзную праграму трэцяй пяцігодкі, якая з'яўляецца буйнейшым крокам на шляху вырашэння асноўнай эканамічнай заданні. Наш сацеўнік народ, натхнёны гістарычным рашэннямі XVIII з'езда ВКП(б), паспяхова ажыццяўляе план трэцяй сталінскай пяцігодкі.

У 1940 годзе нам прадстаіць выканаць вялікую праграму дайсняга ўздыму народнай гаспадаркі і культуры. Выпуск прамысловых прадукцый павялічыцца на 13,6 проц., прадукцыя заводаў цяжкага машынабудуўніцтва — на 14,7 проц., электраэнергія павялічыцца на 11,4 проц. больш чым у мінулы годзе, тэксцільная прамысловасць павялічыць на 3,910 млн. метраў бавяўнянай тканіны. Тавараабарот узрастае на 15,7 проц. 1940 год з'яўляецца тэксма годам дайсняга росту сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Таварыш Сталін на XVIII з'ездзе ВКП(б) указаў, што для рашэння асноўнай эканамічнай заданні СССР — перагнаць у бліжэйшыя 10—15 год галоўныя капіталістычныя краіны ў эканамічных адносінах — патрабуецца «апаўняць на сур'ёзныя капіталы ўкладанні для ўзмацнення расшырэння нашай сацыялістычнай прамысловасці». Гэта ўказанне прарадніка занадта ярка адлюстравана ў дзяржаўным бюджэце 1940 года. Расходы на народную гаспадарку ў Дзяржаўным бюджэце складаюць у гэтым годзе звыш 57 мільярдаў. Расходы на культурныя патрэбы дасягнулі 43 мільярдаў рублёў. У прынятым VI Сесіяй Вярхоўнага Савета ССР Дзяржаўным бюджэце на 1940 год яра адлюстравана вялікі рост магутнасці нашай краіны.

Наш сацеўнік народ бязьліжна аддан свай любімай радзіме. Ён не шкадуе сіл і сродкаў для ўмацавання і магутнасці. У гэтым годзе на патрэбы абароны па дзяржаўнаму бюджэту асігнавана 57 мільярдаў рублёў. Гэта дазволіць зрабіць нашу краіну трэняй, непрыступнай краінай для любіта ворага, які пасме

дасягнуць на мірную працу нашага народа.

Асноўнай крыніцай фінансавання плаваў трэцяй сталінскай пяцігодкі служыць накіраванне — даходы прамысловасці, гандлю, сельскай гаспадаркі, транспарта. Праз дзяржаўны бюджэт гэтыя даходы накіроўваюцца на пабудову новых фабрык, заводаў, электрастанцый, МТС.

Значнае месца сярод крыніц фінансавання сацыялістычнага будаўніцтва займаюць тэксма выпускаемыя сацеўнікам урадам дзяржаўныя пазыкі. Нашы пазыкі маюць масавы характар. На іх падпісваюцца многімільённым масы працоўных. Нашы пазыкі служыць магутным сродкам дайсняга ўздыму народнай гаспадаркі, культуры і добрабыту народных мас.

У той час, як наш сацеўнік народ заняты творчай працай, капіталістычны свет зноў увернуў у імперыялістычную бойню. Ваіна ахапіла вялікую тэрыторыю Еўропы і Азіі. У ваіне, якую пачаў англійскі імперыялізм, зараз удзельнічае больш пазавіям насяляніцтва свету. Ваіна ясна выявіла разбурэнні і пакуты. Знішчаны сотні тысяч маладзых людзей. Пацаленыя ваіны ўзваліваюць на плечы працоўных капіталістычных краін страшыніцы цяжар, народы пераносіць нечуваныя бедствы.

Мудрае сталінскае знешняе палітыка нашага ўрада адоўжыла ад сацеўнік рублёў неабсячальнага ачага ваіны. Наш урад у свай знешняй палітыцы ажыццяўляе ўказанне таварыша Сталіна аб тым, каб:

«1. Прадэвіць і надалей палітыку міру і ўмацавання дзелавых сувязей з усімі краінамі;  
2. Захоўваць асаблівасць і не даваць уплынуць у канфіліты нашу краіну прарадзікам ваіны, прывітаным загараб жар чужымі рукамі;

3. Узмацняць ўмацаваць баявую магутнасць нашай Чырвонай Арміі і Ваенна-Морскага Флота;  
4. Узмацняць мацаваць міжнародныя сувязі дружбы з працоўнымі ўсіх краін, зацікаўленымі ў міры і дружбе паміж народамі».

Знешняя палітыка Совецкага ўрада атрымала новыя вялікія перамогі. Совецкі Саюз заключыў дагавор аб ненападзе і дружбе з Германіяй. Заключэнне дагавораў аб узамнай дапамозе з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй дазволіла нам ўмацаваць мір у Прыбалтыцы і ліквідаваць суровы імперыялісты ператварыць прыбалтыцкія дзяржавы ў плацдарм ваіны супроць Совецкага Саюза. Дзякуючы бліскучым пераможкам нашай германічнай Чырвонай Арміі ліквідаван неабсячальна ачаг ваіны на паўночна-заходніх граніцах СССР. Раёны Фінляндзіі, якія апыліся да Совецкага Саюза згодна мірнага дагавору, ператвораны ў моцны аплот міру. Бессарабія і Паўночная Букавіна далучаны да Совецкага Саюза і пад знамя, раней прыгнечанай рускай баярні, узвіўся чырвоны сцяг сацеўнік.

1940 год з'яўляецца годам найвялікіх поспехаў нашай радзімы.

Выпусканая ўрадам новая пазыка Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года) з'яўляецца новым укладаннем у справу будаўніцтва камунізму. Паспяховая падпіска на пазыку памножыць перамогі сацыялістычнай дзяржавы новай сродкі для павялічэння вытворчасці метала, для дайсняга росту здабычы нафта, для павялічэння вытворчасці парала, трыкажа, абутку. Падпіска на пазыку трэцяй пяцігодкі яшчэ больш умяцне магутнасць Чырвонай Арміі і абарону нашай краіны.

Поспех пазыкі забяспечыцца высокай палітычнай свядомасцю шырокай мас працоўных. Пры падпісцы на пазыку партыйныя арганізацыі павінны шырока скарыстань багаты вопыт масавай работні і агітацыйнай. Падпіска трэба прарасці ў самы кароткі тэрмін з найлепшымі вынікамі.

Усе азі аднадушна і на пазыку Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года)! Выкажам свай абавязак перад сацыялістычнай бацькаўшчынай! Яшчэ раз прадмаструем свай вялікую любоў да радзімы, свай гатоўнасць змагацца за ўмацаванне і магутнасць, за павялічэнне і багатаць, за шчасце народа, за камунізм!

## АБ ВЫПУСКУ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЗЫКІ ТРЭЦЫЙ ПЯЦІГОДКІ

(выпуск трэцяга года)

### Пастанова Савета Народных Камісараў Саюза ССР

У мэтах прымянення зображэнняў касельніцтва на выкажэнне задач гаспадарча-культурнага будаўніцтва ў трэцяй пяцігодкі і на ўмацаванне абароны краіны, Совет Народных Камісараў Саюза ССР пастанавіў:

1. Выпусціць Дзяржаўную Пазыку Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года) на суму восем мільярдаў рублёў.  
2. Пазыку выпусціць тэрмінам на 20 год з 1-га снежня

1940 года па 1-е снежня 1960 года, з 4-х процантаў гадавых.  
3. Аблігацыі пазыкі і даходы ад іх, у тым ліку выйгрышы, аслабляць ад абкладання дзяржаўнымі і мясцовымі падаткамі і зборами.

4. Зацвердзіць прадстаўлены Народным Камісарыятам Фінансаў Саюза ССР умовы выпуску Дзяржаўнай Пазыкі Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года).

Старшыня СНК Саюза ССР—В. МОЛАТАЎ.  
Кіраўнік справам СНК Саюза ССР—М. ХЛОМАЎ.

Масква, Крэмль, — 1 ліпеня 1940 года.

## ЗАЦВЕРДЖАНА СОВЕТАМ НАРОДНЫХ КАМИСАРАЎ СЮЗА ССР 1 ЛПЕНЯ 1940 ГОДА УМОВЫ ВЫПУСКУ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЗЫКІ ТРЭЦЫЙ ПЯЦІГОДКІ

(выпуск трэцяга года)

1. Дзяржаўная Пазыка Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года) складаецца з двух выпускаў: беспройгрышнага і процантнага.

На аблігацыйна-беспройгрышнага выпуску ўвесь даход выплачваецца ў форме выйгрышаў, а на аблігацыйна-процантнага выпуску — ў відзе процантаў па купонах.  
2. Кожны выпуск пазыкі дзеліцца на разрады па 100 мільёнаў рублёў у разрадзе.

Кожны разрад складаецца з 20 тысяч серый. Серый кожнага разрада беспройгрышнага выпуску маюць нумары з № 80.001 па № 100.000, а процантнага выпуску — з № 160.001 па № 180.000. Аблігацый ў кожнай серыі маюць нумары з № 1 па № 50.

3. Дзяржаўная Пазыка Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года) выпускаецца ў аблігацыйна-беспройгрышнага ў 500, 200, 100, 50, 25 і 10 рублёў па беспройгрышным выпуску і ў аблігацыйна-процантнага ў 500, 200, 100 і 25 рублёў па процантнаму выпуску.

Аблігацыйна-беспройгрышнага ў 500 і 200 рублёў складаюцца аднаведна з пяці або двух стурбёвых аблігацый адной серыі з пяццю або двума нумарамі і даюць права:

а) па беспройгрышным выпуску на пяці або два выйгрышы, якія адначасова падаюць на кожны з нумароў, абазначаных на аблігацый;  
б) па процантным выпуску — на процантны даход з усяго намінальнага кошту аблігацый.

Аблігацыйна-процантнага ў 50, 25 і 10 рублёў з'яўляюцца часткамі стурбёвых аблігацый і даюць права на аднаведную долю (адна другая, адна чвертая, адна дзесятая) выйгрыша або процантнага дахода, прымяваючыся на стурбёвым аблігацый.

УВАГА: аблігацыйна-беспройгрышнага ў 25 і 10 рублёў прызначаюцца для разлікаў з падлічковым тэксма ў тых выпадках, калі па суме падпіскі не могуць быць выданы аблігацый больш буйнага дастойства.

Год	У	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	Колькасць выйгрышаў на 500 руб.	Колькасць выйгрышаў на 200 руб.	Колькасць выйгрышаў на 100 руб.	Колькасць выйгрышаў на 50 руб.	Агульная колькасць выйгрышаў у кожным тыражы	Агульная сума выйгрышаў у кожным тыражы (у рублёх)
1 год	У 1—4	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	50	1.000	10.944	12.000
2 год	У 5—8	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	50	1.000	10.944	12.000
3 год	У 9—12	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	50	1.200	7.944	9.200
4 год	У 13—16	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	50	1.200	7.944	9.200
5 год	У 17—20	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	50	1.200	7.944	9.200
6 год	У 21—24	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
7 год	У 25—28	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
8 год	У 29—32	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
9 год	У 33—36	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
10 год	У 37—40	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
11 год	У 41—44	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
12 год	У 45—48	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
13 год	У 49—52	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
14 год	У 53—56	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
15 год	У 57—60	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	100	1.400	5.794	7.300
16 год	У 61—64	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	150	1.600	11.044	12.800
17 год	У 65—68	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	150	1.600	15.594	17.350
18 год	У 69—72	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	150	1.600	21.494	23.250
19 год	У 73—76	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	150	1.600	31.294	33.050
20 год	У 77—80	тыражах	разыгрываецца	у	кожным	тыражах	1	5	150	1.600	37.194	38.950

Усяго на ўсё 80 тыражах разыгрываецца на кожны 100 мільёнаў рублёў беспройгрышнага выпуску пазыкі 80 400 8.000 110.400 881.120 1.000.000 158.888.000

7. Аблігацый, на якія палі выйгрышы, могуць быць прадаўленыя для аплатаў да 1 снежня 1961 года. На скажэнні гэтага тэрміна аблігацый, не прадаўленыя да аплатаў, утвараюць сілу і аплата не палігаюцца.

8. Даход па аблігацыйна-процантнага выпуску пазыкі выплачваецца па купонах адзін раз у год у размеры 4 процанты. Тэрмін аплатаў купонаў наступіць 1 снежня кожнага года, пачынаючы з 1 снежня 1941 года.

9. Аблігацыйна-процантнага выпуску выпускаецца з 1 снежня 1956 г. на працягу пяці год (у 1956, 1957, 1958, 1959 і 1960 гг.) роўнымі часткамі штогод.

10. Па аблігацыйна-вышаўшых у тыражах пагажэння, аплатаюцца купоны, уключаючы купон тэрмінам 1 снежня таго года, у якім адбыўся тыраж. Купоны на наступных тэрмінах аплата не палігаюцца.

11. Аблігацыйна-процантнага выпуску, падымаючы выкуп, а тэксма купоны, тэрмін аплатаў якіх наступіў, могуць быць прадаўленыя для аплатаў да 1 снежня 1961 года.

Па скажэнні гэтага тэрміна аблігацый і купоны, не прадаўленыя да аплатаў, утвараюць сілу і аплата не палігаюцца.

Народны Камісар Фінансаў Саюза ССР А. ЗВЕРЭЎ.

## ДАТЭРМІНОВА УНОСІМ УСЮ СУМУ ПАДПІСКІ

Мы, калгаснікі, калгасніцы сельгасарцелі «Чырвоны гароднік», Мінскага раёна, сабраўшыся на агульны сход, прысвечаны выпуску новай пазыкі, аднадушна адрабам пастанову ўрада. Наш калгас дабўе велізарных поспехаў па ўздыме сельскай гаспадаркі і росце замаласці калгаснікаў, вынесен на дошку пачота і з'яўляецца ўдзельнікам Усеагульнай сельгасгаспадарчай выстаўкі. За ўзгорны поспехі ў арганізацыі працы ў калгасе і росце ўрадаўнасці асобныя члены калгасніцкай ўагавароджыма Галоўвыстаўкіном металімі: тт. Анцілеўскі — Вялікая залатая медалью, Мухла, Ждановіч, Ткачоў — Маладымі сярэбранымі медалямі.

У 1939 годзе мы атрымалі зернавых у сярэднім 15,58 цэнтнера з гектара, у гэтым годзе атрымаем не менш 20 цэнтнераў. Бульбы атрымалі ў мінулы годзе ў сярэднім 184 цэнтнеры з гектара, у гэтым годзе зборам не менш 250 цэнтнераў. Гародніны атрымалі на 350 цэнтнераў, сёлета зборам не менш 500.

Траповы даход калгаса за 6 год вырас больш чым у 4,3 раза. Толькі за 6 месяцаў гэтага года калгас атрымаў 200 тысяч рублёў трапавога даходу.

З ростам даходу калгаса растуць даходы калгаснікаў, наша жыццё становіцца ўсё больш зможным.

Мы, калгаснікі і калгасніцы сельгасарцелі «Чырвоны гароднік», улічваючы росг ланых даходаў, падпісаліся на пазыку Трэцяй Пяцігодкі (выпуск трэцяга года) на суму ў два разы больш чым у мінулы годзе і дэтармінава, як і летас, унесем усю суму падпіскі наяўнымі грашмамі.

Замкімаем усіх калгаснікаў і калгасніц Мінскай абласці пасадэць нашаму прыкладу — па-большэвінцу, арганізавана прарасці падпіску на пазыку і дэтармінава аплатаў усю суму падпіскі.

Ф. Т. ТРУШЕВІЧ,  
старшыня калгаса, арганізасен,  
М. Г. БАНДАРЬ,  
сакратар пярвічнай партарганізацыі,  
А. Ф. АНЦІЛЕЎСКІ,  
брыгадзір трэцяй брыгады,  
А. Г. БУНАВА,  
загадчыца ясламі,  
Н. К. ВЕРАМЕЙ,  
калгасніца.

## У ДЗЕНЬ ВЫПУСКУ ПАЗЫКІ

ВШЕБСК, 1 ліпеня. (Нар. «Звязды»). На фабрыках і заводах адбыліся многалюды масавыя мітынгі, на якіх рабочыя, майстры, брыгадзіры, служачыя аднадушна адрабнілі пастанову ўрада аб выпуску новай пазыкі.

З вялікім нахлненнем прайшлі мітынгі ў цэхх пвейнага гіганта БССР — фабрыкі «Сяг індустрыялізацыі».

Аднадушна была прынята рэзалюцыя, у якой таварыш:

«Пазыка гэтага года мае выключнае значэнне. Міжнародная абстаноўка, як ніколі, наважана. Літвая краіна — Совецкі Саюз — не ўдзягуца ў імперыялістычную бойню, ахваліўшую капіталістычны свет. Гэта рэзультат мудрай сталінскай палітыкі міру. Наша краіна з дня ў дзень ўмацаваецца і расце. У сяг ў народы многімільённага Совецкага Саюза ўліліся адзінароўныя браты былой Заходняй Беларусі, Заходняй Украіны і народы Бессарабіі і Паўночнай Букавіны. 186 мільянаў чалавек населяюць краіну сацыялізму. Мільярды рублёў, якіх штогод даюць дзяржаве працоўныя, ідуць на паліянне не культурна-матэрыяльнага добрабыту сацеўнік народа, на ўмацаванне абароннай магутнасці сацыялістычнай дзяржавы».

Адраз-ж пасля мітыngu пачалася падпіска на новую пазыку. Майстар першай ленты казёмпагнага цэха тав. Блюхін падпісаўся на 465 рублёў — 100 проц. свайго месячнага акада. На поўны месячы заробак падпісаўся тэксма станаўцаўка 7-й ленты тав. Малахоўска, механікі тт. Болітэр, Вішнякоў і іншыя.

З вялікай радасцю падпісаўся на пазыку тэксма былыя беспройгрышныя Заходняй Беларусі, цнер рабочыя фабрыкі «Сяг індустрыялізацыі» тт. Васерман, Розенберг і іншыя.

За першыя тры гадзіны падпіскай на пазыку па фабрыцы ахвачана 737 чалавек на суму 161.090 рублёў.

На 11 гадзін вечара на Віцебску рэалізавана новай пазыкі на 1.607.975 рублёў, не ўключаючы чыгуначнікаў. Падпіскай ахвачана 6.515 чалавек.

З. ЛАРЫСАЎ.

## ПРЫЁМ ВІЦЭ-ПРЭМ'ЕРА І МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ ЛІТВЫ П. В. КРЭВЕ-МІЦКЕВІЧУС

1 ліпеня ў Маскву прыбыў віцэ-прем'ер і міністр замежных спраў Літвы п. В. Крэве-Міцкевічус. На Беларускай вакзале п. Крэве-Міцкевічус сустраў: Намеснік Старшыні Саўнарма ССР тав. М. Г. Перухін, Намеснік Народнага Камісара Замежных спраў тав. В. Г. Дзяноўскаў, Загадчы Прадзольнаму Аддзелу НКЗС тав. В. Н. Баркоў, Загадчы Аддзелам Прыбалтыцкіх Краін НКЗС тав. А. К. Лыскі, Камандант г. Масквы генерал-маёр В. А. Рэвкін і састаў Літоўскай Місіі ў

# КРАІНА РАДАСНА ВІТАЕ НОВУЮ ПАЗЫКУ РАВЯДЗЕМ ПАДПІСКУ ў ТЭРМІН І З ВЫСОКІМ ПАКАЗАЛЬНІКАМІ

## За ўсіх рабочых і работніц, інжынерна-тэхнічных работнікаў, служачых, калгаснікаў і аднаасобнікаў Беларускай абласці

### АДЗВА КАЛЕТЫВА РАБОЧЫХ, ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАў І СЛУЖАЧЫХ ПАРАВОЗНАГА ДЭПО І ВАГОННАГА УЧАСТКА г. БЕЛАСТОКА

Таварышчэ! Ужо 9 месяцаў прайшло з таго часу, калі наша доблесная і непераслабная Чырвоная Армія прыйшла на дапамогу нам, народам Заходняй Беларусі і ўсёй Украіны, і вызваліла нас ад паніжэнняў і кабале.

Польскія паны, якія імкнуліся прамоўліваць і падкупіць сэрцы мільёнаў людзей сваім папанаваннем, разаразілі і прыкавалі працоўныя Заходняй Беларусі і ўсёй Украіны. Лешых сынаў і дочак ібодаблялі, горла Беларускага народа яны ператваралі ў рабства, забяспечылі іх у жабрацтва. Разгудзеным тэрам, рэпрэсіям і катаржам яны думалі перамагчы культуру і лававу, забаранілі беларускую мову, уціскалі ў правах і адносінах Беларускага народа, яго асобы і радзіны. Напярэдадні прайшлі дзесяцігоддзі да краінін межаў, беспарабоў, голад, есрапаваных палачаў і жабрацтва, пеміна і неуваты — былі адрыны лісам працоўных Заходняй Беларусі.

Цяпер мы свабодны! Мы годны, мы — радавыя вайкіга Савецкага Саюза, савецкія сыны Сталінскай Калетывы і ўсёй сямі народнаў ССР. Будзем радасна і шчасліва жыць. Мы жывем у нашай роднай краіне, дзе назубоў ліквідавана беспарабоў, знікі крыміны, абдэчынне і расэрэне мас, дзе ліма аксілавалі чалавека чалавекам. Мы набылі зноў сацыялістычную дзяржаву, сваё выдатнае, радаснае жыццё. Фабрыкі і заводы перасталі быць месцамі эксплуатацыі і прыгнечання. Яны ператварыліся ў месца радаснай творчай працы, у крыніцу народнага дабрабыту. Праца стала справай абласці, славы, чэсці і гонару.

Наша краіна пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна — Сталіна ператварылася ў магутную дзяржаву з самай перадавой індустрыяй і самай перадавой сельскай гаспадаркай. Савецкі Саюз вылучыўся на аб'ягу прамысловай вытворчасці на другое месца ў свеце і перамае месца ў Еўропе. Выкарыстоўваючы прадзвіжыныя плавачыя сталінскай вышгодкі, народы Савецкага Саюза ахвачыны творчай працы, той час, як капіталістычны свет зноў вяртаецца ў імперыялістычную бойню.

Славаеае палымя вайны палыхае над Францыяй і Азіяй. У вайну, якую распалілі антаганісты імперыялісты, уцягнулі больш палымя насельніцтва зямляга краі.

Наша краіна, першая палітыка міру, вярнула ў ітараскае народнаў ССР іпаче наш умяшчэнні сваю абаронную і гаспадарчую магутнасць. Наша краіна не можа быць менам падрыхтавана ў вытворчасці адметнаў узрабня і другіх неабходных сараў, чым капіталістычныя краіны. Мы вліны стам на матора разоў мадэрн, каб быць усёабавога гатовамі да любых выабаваняў. Мы павіны стаць іпаче магутнай краінай як у гаспадар-

Па даручэнню мітынга, ад імені 1200 чалавек падпісалі стыханавы: А. А. Мацэйка — газаваршчык; Д. В. Мініцон — слесар, О. Н. Бортана — токар; П. М. Ілюпа — машыніст-аўтаматчык; І. І. Фармак — старшы аглядчык вагонаў; Н. А. Гапунін — слесар; В. Н. Паўлаў — майстар прамывачнага цаха; І. І. Бейнар — майстар механічнага цаха; С. В. Остаховіч — машыніст; А. І. Трапніоў — машыніст; Б. П. Намрацкая — тэлефаністка; М. Б. Браун — электрык; М. П. Малесінаў — дыжурны на дэпо; В. К. Навальчун — машыніст-інструктар; І. І. Стрыжанкоўні — брыгадзёр камплекснай брыгады; А. М. Рузган — калельны майстар; А. Г. Хомчын — калельчык; П. А. Зайцаў — памочнік машыніста; Н. П. Шарашкіна — бухгалтэр; І. І. Нілмон — стожар; А. П. Сяргееў — нам. начальніка дэпо; М. З. Чарнушкін — пазыны вагонны майстар; А. В. Эмелю — аглядчык вагонаў; Н. А. Малешкоў — машыніст-оруднаосі; А. Ф. Ночытава — машыністка; Е. П. Рудніва — пом. машыніста; Н. Н. Маслаў — нам. начальніка дэпо.

# НОВАЯ ПАЗЫКА

## А. Г. ЗВЕРЭЎ

У 1926 годзе, калі наша краіна толькі ўступала на шлях сацыялістычнай індустрыялізацыі, прадэдуваў большавіцкай партыі і савецкага народа таварыш Сталін вараў: «...Задача арганізацыі справы будавання і развіцця пазыкі — гэта не адна з найважнейшых задач, і мы яе вліны вырашыць на што-б та ні стала». Задача, паставяная таварышам Сталінам, паспяхова вырашана. Дзяржаву пазыкі сталі ў нас вазжыць, і года ў расцучай крыніцай фінансавання вылістычнага будавіцтва, выдатнай май удеву працоўных сваёй прапаві-срадкамі ў фінансаванні велькіх пачы-сцяў сталінскіх паштодак.

10 мільярд грамадзян савецкай краі-маюць аблігацкі дзяржавуны пазык. І 36,5 мільярд рублёў яны далі ў межу сацыялістычнай дзяржаве за шпі 12 год. Сродкі, атрыманыя на гэтых накіраваных савецкім урадам на зям народнай гаспадаркі, на ўдзім ітуды і ўмацаванне абароны краіны. І супаставіць гэтыя сродкі з велькі-срадкамі ў фінансаванні велькіх пачы-сцяў сталінскіх паштодак.

Пашыраўся і ўмацаваўся ў нас усе адноў гаспадарку, то акажана, што працэнтаў усяго нашага капіталавага аўніцтва за 2 паштоды і каля 19 пра-цэнтаў капітальных укладаняў за 2 го-трых сталінскіх паштоды магло быць прыта за лік сродкаў ад дзяржавуны пазык. Пазыка перапаніць значэнне гэ-к цыфра.

Нашы дзяржавуны пазыкі карыстаюцца аменным поспехам сярод рабочых, кал-гаснікаў і савецкай інтэлігенцыі. Ярым ачыванам гэтаму служыць рост ліку па-чыскаў на пазыкі і сумы падпіскі, раз-лічэнне кожнай пазыкі з перавышэннем аднаасобніцкай сумы. Пазыкі на

## Вітаем выпуск новай пазыкі

Рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя мінскага руднаваго савецкага ў савецкім прасторым лаці ота-ловы на мітынг, прысвечаны выпуск у новай пазыкі.

— Выпуск новай пазыкі, — сказаў, адэрвалючы мітынг, сакратер партыйнага бюро тав. Фіцлер, — выражае непахі-нулю волю і гарачае жаданне вялікага савецкага народа іпаче больш умацаваць народную гаспадарку і абаронадольнасць нашай краіны.

Пачаўшы выступленні: шчырыя, пр-стыя, патрыятычныя.

Тав. Малчанаў гаворыць:

— Мы вярнем, куды іпаче ў сацыя-лістычнай краіне сродкі ад пазык. Новая машыны атрымае сельскага гаспадарка і прамысловасць, новыя танкі, самалёты, гарматы атрымае пераможающая Чырвоная Армія. І падпісавося на месечны зараб-ток і закліма паслэваць майму пры-кладу ўвесь калетыв. Затым выступілі т. Карасі і Юдэвіч.

## Высокае патрыятычнае пачуццё

(Мінская швейная фабрыка імені 8 сакавіка)

Людзі пачалі абярэцца. Яны толькі-што даведзелі аб дэкрэце ўрада, які перада-ваўся на радыё, і яны прышлі сказаць сваё слова, выразіць свае адносіны да дэкрэта, перадаць свае пачуцці і свае імклі.

Пачаўся кароткі мітынг. Майстар брыгады тав. Перабок сказаў:

— Кожны з нас ведае, куды іпаче трэба ідуць дзяржавуны пазыкі. Яны ідуць на будавіцтва фабрык і заводаў, школ і ўніверсітэтаў, на ўмацаванне абароннай магутнасці нашай радзіны. Іпаче, каб пазы-ска на пазыку пачалі з майб брыгады.

Пачуўся голас:

— А чаму з тваёй брыгады пачынаць, а не з майб? Я маю талос-ж права, як і ты...

«Бяліцкі» быў мірна варапан стар-шыней фабрыка, які прысутчаў на мі-тынгу. Рашыў пазыку пачаць адначасо-ва ў двух брыгадах.

Стыханавы тав. Красільчыкава ска-зала гарачую прамову. Яна гаварыла аб радзіме, аб перамогах сацыялізма, аб Сталіне і аб жаданні ахдць усе свае сі-лы на працыванне нашай краіны.

## Вялікая папулярнасць дзяржавуных пазык

МАГІШЭ, 1 ліпеня. (Нар. «Звязда»). Вялікай папулярнасцю ў працоўных гора-дах карыстаюцца дзяржавуны пазыкі. Кожны рабочы, служачы, інтэлігент ведае, што сродкі, укладзеныя ў савецкія пазы-кі, ідуць на фінансаванне сацыялісты-чнага будавіцтва, на палышэнне матэр-ыяльна-бытавых умоў жыцця працоўных, на ўмацаванне абаронадольнасці нашай краіны.

За 1939 год атчадкасімі горада вы-павана пазыкамі імя Сталіна ў выглядзе прапантаў і вейгрышав 685 тэ. руб-лёў. Гэта цыфра наглядна ілюструе

## АДНАДУШНА ПАДПІСАЮЦА НА МЕСЯЧНЫ ЗАРАБОТАК

СМАЛЯНІЧЫ, 1 ліпеня. 3 вялікай рад-саві сусветі працоўныя Смаляніцкага раб-ва весту аб выпуску пазыкі Тройкі паштоды (выпуск трыага года). Атры-маў пасля перадачы на радыё дэкрэта ўра-да ўсіх ардам, торфаводак, вальсах і

рэпрыментам. Каля 90 працэнтаў уей-гольх сарад пазыкаўца даждоў са-цыялістычнай прамысловай, транспарта, сельскай гаспадаркі і гандля.

Для прыцятнення на гэты моты тав-савы і расцучы абаронадольнасць пазы-ска ўрам Саюза ССР выпушчана новая пазыка — Дзяржавуны пазыка Тройкі паштоды (выпуск трыага года).

Новая пазыка, як і пашырацца, выпу-скаецца з 4 працэнтаў гадавых тэрмінаў на 20 год.

Сума пазыкі — 8 мільярд рублёў. Аднак гэтая сума не прадэдувае, што працоўныя могуць пазычыць сацыялісты-чнай дзяржаве. Савецкія трыадыны ў нашай краіне стыханавы іпаче пера-вышэнне з года ў год выгнучоў сумы пазыкі. Для гэтага і вараз ёсьць усе ма-жычынны.

Размышчэнне новай пазыкі — гэта не вузка фінансавая аперцыя, а вялікае дзяржавунае мерапрыемства, у якім уелькі-пачаць дзясяткі мільярд савецкіх пра-мадзян. Гэту поспех размышчэння новай пазыкі павінацца масава-разясніцельнай і ўсёй арганізацыяй работай на пазыкі.

Усе сродкі большавіцкай партыі, усе напы лішчы агітатары і прапагандасты павіны быць паставлены на службу справе паспяховага размышчэння пазыкі. З асобай атарнаванасцю павіны быць па-дрыхны ўваўважаныя дзея прадэдування падпісак як на прадпрыемствах і ў ва-сновах, так, у асобнасці, на савіе. Трэ-ба, каб калетыватура кожнага ўваўважана-нага савецкага па пазыкі была разгэ-дана выканаўчым камітэтам раённага Савета дэпутатаў працоўных, а заадыра-тэра кожнага ўваўважанага на прад-прыемстве або ва ўстанове — фабзаў-мажыскам. Асобу ўваў трэба ўдзіць у-мацаванню савецкага савецкага савіцтва, які ў асноўным ранаюць поспех пазы-ска. Велічэную армію прамадзаска а-ктыва, які прымае ўдзел у размышчэн-ня пазыкі, трэба старанна праінструкта-ваць, правільна расставіць і ўмеа скаар-дынаваць.



Лешым стыханавец 2-га пашыраччага пачы мінскай абдуравай фабрыкі імені Калетывы тав. В. Е. Драчоў чытае рабочым дэпа павяданне ТАСО аб мірным вырашэнні савецка-румынскага канфлікта на пазыкі і паштодай частцы Букавіны. Фото В. Груцкофа.

## Яшчэ больш мацаваць абаронадольнасць краіны

Ва ўсіх пачах мінскага металавога імені Чкалава праймі мітынгі, прысвечаны мірнаму вырашэнню савецка-румынскага канфлікта па пытанню аб Бесарабіі і Паўночнай Букавіне. Усе вы-ступавыя на мітынгам у пачуццё гарача савецкага патрыятызма віталі му-му пазыку савецкага ўрада, заваілі аб гатовасці іпаче больш мацаваць магут-насць нашай радзіны, дабіваць новых вытворчых перамог.

Ніхад прайшчык т. Цольчык заваіў:

— Ваенная адсталасць нашай краіны адшлі ў мінулае. Цяпер Савецкі Саюз —

## Мудрая палітыка савецкага ўрада

«Заслухаўшы інфармацыю аб вітнім вырашэнні савецка-румынскага канфлікта, мы, рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі мінскай скурааталат-гарнай фабрыкі імені Кудымцова, гарача вітаем новую перамогу мірнай паліты-кі савецкага ўрада. Мірнае вырашэнне савецка-румынскага канфлікта — рэзултат урашонай палітыкі вялікай краіны са-цыялізма.

Мы, як і ўсе працоўныя нашай краіны,

## Няхай жывуць працоўныя Бесарабіі і Паўночнай Букавіны!

БАБРУЙСК. На прадпрыемствах і ва ўстановах горада праходзіць міногаючы мітынгі, прысвечаны мірнаму вырашэн-ню савецка-румынскага канфлікта. Ра-бочыя і работнікі швейнай фабрыкі імені Дзержынскага тт. Вакунін, Шіхаскі, Яей-чык і іншыя ў сваіх выступленнях за-ваілі:

«Няхай жывуць нашы браты — працоў-ныя Бесарабіі і Паўночнай Букавіны, адданыя з Савецкім Саюзам!»

## Слаўная старонка ў гісторыі нашай радзімы

МАГІШЭ, 400 рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых ма-савога дэпо сабраліся на мітынг.

— Выказанне народнаў Бесарабіі і Паўночнай Букавіны стыханавы слаўнай старонкай ў гісторыі нашай радзімы, — сказаў ў сваім выступленні работнік дэпо т. Савілаў. — Мы кожны дзень стыханавы савецкай вялікай перамогу мудрай знешняй палітыкі савецкага ўрада.

У прынятай рэзалюцыі гаворыцца:

## Вялікая радасць

Ад румынскіх прыгнечальнікаў. Со-ветскі ўрад, наша магутная Чырвоная Армія вызвалілі іх, і цяпер яны зажывуць іпаче шчаслівым жыццём пад сцягам савецкай палітыкі.

Удзельнікі мітынга паслалі прывіталь-ную тэлеграму баіцам, маманцірам і па-літработнікам, якія знаходзяцца на тэры-торыі Бесарабіі і Паўночнай Букавіны.

10—20 або 30 рублёў — прамы ўзр арназітарам пазыкавай работы на савіе. Тавы размер падпіскі ні ў якім разе не вышчаюцца мажычынскі калгасніка.

Нарэшце, гадоўца — не ўпускар в самага пачатку збор грошаў на пазыкі на савіе. Волнт стыханавы і тыхах калгасні-каў пазыкаў, што шырока масы калгасні-каў апавачаюць свае аблігацкі адрэзы пры падпісцы або на праяту бліжэйшых некалькіх месцаў. Гэту выдатную ініцыа-тыву калгаснікаў трэба ўспярна па-дрыхніваць і ўсёляк развіваць. Збор гро-шаў на пазыкі калгаснікаў трэба абавя-завова пачаць з першага-ж дня абавя-зання падпіскі і энергічна прадаўжаць яе да поўнага завяршэння.

Самую сур'ёзную ўваў трэба ўдзіць таксама амапанаванню падпіскі ў горадзе. Першы ўзнос на пазыкі рабочых і служачых павінен паступіць з заробатнай платы ва першую палавіну ліпеня. Гэта велькіма неабходнае замярэнне пад-піскі ў кожным калетыве рабочых і служачых ва ўсёляк вышчаду да наступнага тэрміна выплаты заробатнай платы за першую палавіну ліпеня. Разам з тым паві-ны быць забяспечана захаванне пад-піскі пры перамоце рабочымі і служачымі месца сваёй работы.

Нашы партыйныя і савецкія арганіза-цыі павіны быць гатова выважэння масава-палітычных кампаній у горадзе і калгаснае вёсцы. Памя сумнення, што і гарчова наша буйнае дзяржавунае ме-рапрыемства — размышчэнне новай пазыкі — сусветна аддзельнае паштыванне ўсё-го савецкага народа і з часпу будзе ў-важана нашым партыйным і савецкім арганізацыямі, фінансавымі органами і аччаднымі масамі.

Дружнай калетывай на дзяржавуноў пазы-ку Тройкі паштоды (выпуск трыага года) савецкі народ іпаче яшчэ раз пра-дэманструе сваю любоў і адданасць рад-зіме, стыханавы валак падрыхтаваў і адданае іпаче ўрада на шляху да поўнага таржаства грумызма.

Побач з поўным ахватам падпіскай на пазыку ўсіх калгаснікаў і калетывы мы павіны пры размышчэнні новай пазыкі дабіцца таксама значнага павышэння раз-меру падпіскі кожнага калгасніка ў параў-нанні з мінулым годам. Падпіска ў

### ДАЦЬ У ТЭРМІН ПАДРУЧНІКІ ШКОЛАМ

Два месяцы асталася да пачатку 940—41 навучальнага года. Многачысленны армія школьнікаў Савецкай краіны, якія вяселі і радасныя летні вылікі, жэў зноў за парты сваіх любімых сталеніх школ.

У падрыхтоўцы да навучальнага года шмат месца займае свечасовае забеспячэнне школах асабліва колькасцю падручнікаў. 12.512 тыс. новых стабільных падручнікаў павінны атрымаць у гэтым годзе школы нашай рэспублікі. 1.848 тыс. асабліва падрыхтоўку падручнікаў тэмаў Дзяржаўнага Беларуса.

Здавалася б, кіраўнікі Наркамасветы і Дзяржаўнага БССР улічылі ўрокі мінулага года, калі некаторыя падручнікі істотна ў школах толькі пад час пераходнай вучэбнай чэрні, і ўжо ў гэтым годзе свечасова па-даславому выконвацца па выданага дзяржаўнага плана выдання падручнікаў.

Аднак, на справе атрымалася не так. Вызначаны графік выпуску падручнікаў зноў парушаны. З 78 запланаваных заводаў ронных падручнікаў выдана толькі 1. Асабліва дрэнна абстаіць справа з пухаваннем падручнікаў для сярэдніх школ, выкананне плана тут на перавагу 20 процантаў. Замест 42 назваў выдана 8 з пухавым тэрмінам.

Па рэду падручнікаў лічыцца не ўдзяні ўважлівым у Дзяржаўнага БССР. Рэдактар педгагічнай літаратуры тав. Брыўльвай спайоніць дагаворы з аўтарамі аўтарамі і справа, хоў, аблісчана. У асабліва такога супакоў рукапіс важнейшага падручніка — на беларускай літаратуры для 8—10 класаў сярэдняй школы — і зараз яшчэ не паступіў. Заключаны дагавор, у якім указана, што падручнік павінен быць адны Інстытуту літаратуры і мовы Акадэміі навук (дырэктар тав. Барыскаў) да 1 студзеня 1940 г., астаўся служыць выдываў сраваўнай паваркай. Не без цікавасці пытанне дагавор — аб адцы рукапіс падручніка Вінаградска для школ дасягала да 1 лютага. Мінута амань поўна, а ў якім становішчы знаходзіцца рукапіс — нічо не ведае. Вось аўтар пагадзіў, што школы дасягала да пачатку навучальнага года не атрымаць неабходнага падручніка.

Адна з галоўных перашкоў, якія замінаюць выданне падручнікаў, — карудна дастаўка паперы друкарні. На працягу прапіншых двух кварталаў друкарні неадна раз 40 проц. запла прапанаванай паперы. Вольнарабыт нічога атоптага не зрабіў, каб забяспечыць поўнае выкананне плана дастаўкі паперы. А гэтым часам апошнія дні наборыя машыны і рэтані ў друкарні зусім сталі з-за адсутнасці паперы.

Непрыяцельныя малыя на базах выдываў гандлючага сектара Дзяржаўнага. Тут не працягваюць патрэбных машынаў, каб падручкавыя падручнікі свечасова папавалі ў кіраўнікі і школы рэбнаў. Мажучыя з Мінскам рэбнаў, як Смаляцкі, Рудзюк, Заслаўскі, Дзяржынскі, і інш., маюць усе магчымасці перавесці вызначаную ім колькасць падручнікаў на сваіх аўтамашынах і паходах. Але яны чамусь спавяжваюцца, што ім дашліць усе па чыгуны. Былы 300 тысяч падручнікаў ляжыць на выдываўных базах Дзяржаўнага, а школы ікі не маюць магчымасці загадаць вабны іх.

Падручнікі — адны з важнейшых частак падрыхтоўкі да новага навучальнага года. У справе іх свечасовага выпуску і дастыкі ў школы не могуць быць першымі імферэнтнасці і безадаказнасці. Наркамасветы БССР і Дзяржаўнага павінны прыняць усе меры, каб ва ўстаноўлены тэрмін выканань праграму выпуску падручнікаў.

П. СТАВАВІЯРНЫ.

### ЗМАГАЕМСЯ ЗА ВЫСОКІ УРАДЖАЙ

Высокі ўраджай пачаў атрымліваць калгаснікі масеневодчай сельгасарцелі «Усход», Асіпавіцкага раёна.

У 1939 г. калгас атрымаў сярэдня ўраджай зерных 12,5 пентнера з гектара. Перадвыкі калгас А. В. Кашко, І. М. Шэўчык, З. М. Фесько, Я. К. Базак зьялі са сваіх участкаў па 25—27 пентнераў зерных з гектара.

Павышэнне ў мінулым годзе на ўсёсаванай сельгасгаспадарчай выстаўцы і азнаёміліся з метады працы аформілаў і іншых майстроў высокага ўраджая, калгаснікі рашылі атрымаць са свайго 200 пудоў зерных з гектара.

Многая аснова тавары высокага ўраджая ўжо закладзена.

Вясёлая сяўба правядзена на высокім аграэхічным ўзроўні.

Раней зусім не прымянялася падкормка павяў. Сёння падкормлена 164 гектары зерных. Пад зраваў унесена 2.031 тона гною, 116 тон мінеральных угнаенняў, больш 100 тон популу. Сяўба праведзена трактарнай сямкай, з нізкім узроўнем у 7,5 см. і з павышанай нормай высеву.

Ліквідавана абцяжка ў доглядзе за пасевамі. Усе ўчасткі амацаваны з зяняці. Раней зерныя прапалівалі, калі пухавалі ўжо красавіка. Сёння ўсе пасевы свечасова прапалены на першаму

разу. На многіх участках пачалася другая прапка. Разам з павышаным якасці работы ідзе рашучая барацьба за эканамнае расквашэнне працэдзі. Божная бригада ведае свой вытворчы план. За яго выкананнем строга сочыць праўленне калгаса.

Учот ураджаў ў гэтым годзе будзе надзядан не толькі на бригадах, але і на асабных. Пры дасягненні павышаных супроць задання ўраджаў лепшыя вынікі будучы атрымліваць наўваўу на працэдзі. Гэта г'аўляцца вялікім атымулаў для ўмацавання прапаўнай дысцыпліны ў асабных і павышэння прадукцыйнасці працы.

Дружны і арганізавана працуюць калгаснікі. Яны актыўна рухваюцца да ўборкі. Адрэтанаваны жыяры, падрыхтоўваюцца складзены пампашанні, тара, дробны сельгасгаспадарчы інвентар.

Паставана ЦБ ВП(б) і СНБ СССР аб прадаўжанні Усёсаванай сельгасгаспадарчай выстаўкі на 1941 год падляла новую хвалю сацыялістычнага саборніцтва сярод калгаснікаў. Усе гараць адным жададаннем — заваяваць павяўшае права ўдзелу на выстаўцы і ў будучым годзе.

П. І. РУДЫ, старшыня калгаса «Усход», Асіпавіцкага раёна.

### Калгасы на сенаўборцы

МУСЭ. У тавары Глускага раёна поўным ходам ідзе сенаўборка. За апошні чатыры дні па рэбну скопана зыш 5,000 гектараў лугавых і сеньных траў.

Усе 6 калгасаў Вярхоўскага сельгасветы вышлі на сяўбу. Калгасы «Бома-мольска перамога» і «Вольнавіцка перамога» сямкілі на 60 гектараў лугавых траў. Высокае сена калгаснікі адразу складваюць у стэгі.

Асабліва праўдзіва касьба і ўборка сена ў калгас імені Орданішчына, Глускага горпастаўковага савета. Калгас-

нікі Місіна, Тузімовіч, Вішугра і Яніскі пры дэбнай норме ў 0,30 гектара за рабочы дзень выкашваюць па 0,70—1,10 гектара заліўнай сенажаці.

Калгас «Камуніст», Гарадоўскага сельгасвета, прыступіў да сісаванна азябнай мшы. Засілкава ўжо 50 тон. У бліжэйшы час калгас маруе залясіць яшчэ 25 тон сілосу. У калгасе тавары паспяха ідзе сенажаціна. Скопана 15 гектараў, заставава 7 гектараў.

С. ШАРАМЕТ.



Першая трактарная бригада ВП(б) МТС, надрыхтоўваюцца да ўборачнай кампаніі сельгасгаспадарчай мейшчы, пачала апрацоўку іх на ўчасткі. На адымучу бригадзір І. Ф. Малатко (злева) і мэханік МТО П. І. Шандрыкаў — падрыхтоўваюць пухавіч кампанія да апрацоўкі на ўчастках.

Фота І. Давыда (фотакорысп. БЕЛТА).

### ХТО КІРУЕ КОМУНАЛЬНАЙ ГАСПАДАРКАЙ ГОМЕЛЯ

ГОМЕЛЬ. (Мар. «Звязды»). За апошнія годы Гомель вырас у буйны індустрыяльны абласны цэнтр. Насельніцтва з кожным годам прадаўжае павяўшае паграваўдзі на палітычнаму комунальна-жыллёвай гаспадарцы і ўпарадкаванню горада. Я-жа горсавет задавальнае ўзросшыя паграваўдзіны яго выбаршчыкаў?

На адыўшайся гэтым дзямі чарговай сесі горсавета старшыня праўдзіма горвыканкома тав. Караневіч дамажыў думатам аб ходзе комунальна-жыллёвага будаўніцтва. Дакладчы прыбёў непрыгядную карціну становішча жыллёвага фонда горада, 28 проц. усіх жыллёвых пампашанніў прыходзіць у нягоднасць выключна з-за бяздзейнасці адзела комунальнай гаспадарцы і яго загадчыка Песіна, жыллёва-рамонтнай канторы і яе дырэктара Лісоўскага. За пачыц палаванай месцаў гэтага года план капітальнага рамону жыллёвых пампашанніў выканан на 26 процантаў.

Калі перад абмеркаваннем гэтага даклада сесія запыржае бюджэт на 1940 год, загадчык комунальнай адзела Песін выступіў з дамагачыняй прамавай.

— Мх, — сказаў ён, — маем вялікі поспехі ў галіне комунальнага будаўніцтва. Я патрабую ад імені прапоўных Гомеля павялічыць асабаванні на будаўніцтва і рамонт жыллёвых пампашанніў, хача-б (!) на поўнілія рублёў.

Прамова «папалітычнага гаспадары» горада не арабіла нікага ўраджанна на дэпутатаў. Адно вялікі адыўца іх: на другі дзень пры абмеркаванні дэбнасі комунальнага адзела і жыллёва-рамонтнай канторы Песіна чамусці на сесі не было. Кірас на гэты час ён паехаў у камандыроўку «па неадкладных справах».

Выступіўшы ў спірочках дэпутаты прыводзілі факты абурачнага адносіні комунальнага адзела да асабаванні жыллёвага фонда і ўпарадкавання горада, факты бяздзейнасці жыллёва-рамонтнай канторы. Выявілася, што Песін, які напярэдні ратаваў па павелічэнні асабаванніў на жыллёвае будаўніцтва, літаральна нічога не зрабіў нават для скарыстання адлучаных на гэты мэта сродкаў, і яны асвоены толькі на 25 проц. 3 47 аб'ектаў, якія падлягаюць капітальнаму рамону ў 1940 годзе, асабаванні толькі адны. Да рамону астаўніх аб'ектаў яшчэ не прыступлена.

Якось рамону даўна не здалаўнава. Вось асабныя аб'екты, якія, ужо праз некалькі месяцаў пасля капітальнага рамону, зноў рамантуюцца.

Не ў лепшым становішчы знаходзіцца новае будаўніцтва. Ужо некалькі год, як будуюцца два 24-кватэрныя амш. Кіраўніцтва горада, не закачаўшыся сканчэння гэтага «скараспаса» будаўніцтва, парашыла зсяліць дамы без унутранай і знешняй аддзелаў. Комунадаз-жа сіншы тым выглядзе работ і пакаўу дамы ў тым выглядзе, у якім яны былі пры залясненні. Для намечанага да пабудовы ў гэтым годзе новага 24-кватэрнага дома ўсё яшчэ не падабрапа пляцоўка.

Прыкладна, такіх-ж «плататы» прадаўуе комунадазр аб добрабы горада. Ужо доўгі час ідзе гутарка аб пабудове некалькіх калектараў. Неаходнасці іх пабудовы даказваў не прыходзіцца. Вось асабны вуліцы, нават у цэнтры горада, дзе пасля дажджу ствараюцца непраходныя лужыны. Горсавет прыняў рашэнне аб пабудове 8 калектараў, а комунальным адзела нават не думае пачаць гэтае будаўніцтва.

Рад вуліц Гомеля разрыт, валяюцца груды каменя і пяску. Гэта комунадазр усё «абравацца» забрукаваць вуліцы.

На сесі дэпутаты прывялі паграваўдзі ад гораўніцкага выгнацца з комунальнага адзела бяздзейнасці ў наяўнасці большыцкага параку ў комунальнай гаспадарцы. На настанію кіраўніцтва горвыканкома Песін, аднак, пакаўу на ранейшай пасадзе. Яму толькі ў чарговы раз зрабіў папярэджанне.

Трэба спадывацца, што Гомельскі гарком КП(б)В, нарэшце, пакадзе канец «дэбнасі» Песіна і даць не заслухаў тым, хто ўводзіць у забудуюцца грамадскую думку.

Н. ГІРШЫН.



Сцэна з пастаўкі Ленінградскага Вялікага драматычнага тэатра імені М. Горькага «Дачніка». Будуюцца арыстат, орданасец А. Б. Нікшыца — у ролі Калеры і арыстат П. Я. Палыца — у ролі Шалімава.

### ВЯЛІКІ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР ІМЕНИ М. ГОРКАГА

(Да прадаўжанага гастролі ў Мінску)

Арганізаваны па ініцыятыве вялікага пратэарскага пісьменніка А. М. Горькага, пры бліжэйшым удзеле вадымага рускага павата А. А. Влока, Вялікі драматычны тэатр падляў заставу сваёй першага спектакля 15 лютага 1919 года ў напружанай ваяеннай абстаўноцы, калі малая савецкая рэспубліка задыкала ў калыні ітэрвентаў, калі ворагі гатовы былі абрушыцца на Петраград, дзе без паліва сталі заводы і фабрыкі, дзе рабочыя атрымлівалі васычунку хлеба ў дзень.

Новаму савецкаму тэатру была вызначана чоткая праграма дэбнаўдзі: «У наш час патрэбен тэатр гераічны—падражываў Горкі. Для рэалізацыі гэтай праграмы новы тэатр павінен быць стаяць тэатрам класічнай трагедыі, рамантычнай драмы і высокай камедыі. На адрэспці тэатра ішла трагедыя Шылера «Дон Карлос», адрэз-жа заваяваўша любюў у новага гледача—рабочай і чырвонаармейскай адыторыі. Следам за тым Вялікі драматычны тэатр ажыццявіў пастаўноўку пачаць рад выдатных твораў савецкай драматургіі—«Оталло», «Макбет», «Кароль Лір», «Юлій Цэзар», «Рабойнікі», «Лекар па наяві» і т. д. Тады-ж тэатрам была пастаўлена камедыя Гальдзіна «Слуга двух гаспаў», якая да гэтага часу не ажыццявіць з рэпертуара і ўключана ў лік гастрольных спектакляў, якія ўбачыць мінскі глядач.

У 1925 годзе Вялікі драматычны тэатр адным з першых азырнуўся да малодай савецкай драматургіі, ажыццявіўшы пастаўноўку п'есы Лаўрэнава «Мясец». Следам за тым тэатр ставіць п'есу Шнеглова «Пурга», п'есу Трэйбна «Любюў Ірвала», а ў дні Х гадзіны Кастрычніцкай Сацыялістычнай рэвалюцыі — п'есу Лаўрэнава «Разлом».

Зараз прадаўжаючы сістэматычную работу над савецкай драматургіяй, тэатр паставіў новую п'есу — П. Пагодзіна «Брамлёўскія куранты». Тама п'еса — гераічная барацьба партыі на чале з Леніным і Сталіным за аднаўленне народнай гаспадарцы, за правядзенне ў жыццё геніяльнай мары Леніна аб электрыфікацыі краіны. П'еса, напісаная велікай вострай, выразнай мовай, прапінкуата сапраўднымі гераічнымі пацупіямі, мае рад яркіх мастацкіх вобразаў. У асабаванні гэта датычыць вобраза Леніна, які створаў драматургам з вялікім майстарствам. Пастаўноўка «Брамлёўскія куранты» будзе паказана мінскаму гледачу.

Выключна літвенымі для твораца жыцця тэатра быў зварот да драматургіі Горькага. Вошты апошні паставак п'ес Горькага на сцене Вялікага драматычнага тэатра («Малышчаві» і, у асабаванні, «Дачніка») з поўнай нагляднасцю паказаў, што ў рабоце над драматургіяй Горькага, суты-

каюцца з высокімі ўзорами сапраўднага сацыялістычнага рэалізма, тэатр атрымлівае магчымасць у поўным сэнсе слова ўмацоўваць свае творчыя паазіцы. Тэатр прадрываў работу над «Дачнікамі» з тым, каб вярнуць нарэшце ў савецкі рэпертуар адзін з лепшых твораў вялікага рускага пісьменніка. Аб выключнай мастацкай сіле «Дачнікаў» гаварыла ўжо і першая пастаўноўка ў 1904 г. у тэатры Бамісаржэўскай, калі кожны спектакль суправаджаўся павяўшым вышчым буржуазнай публікі, якая пазнавала сябе ў вобразах «маленькіх, нудных людзяна» — Басаў, Сулавіных і т. д., і бурным ахапленнем дэмакратычнага гледача, які грым апладыдэнтаў прымаў выкравваючы ролікі Власа. Між тым, за п'есай чамусці ўставаўся лёс рэспублікі бяздзейнай, неспісачнай. Сапраўды, «Дачнікі» называўся чына складаны на сваёй драматычнай структуры і патрабуюць велікай дэталінага аналізу выдатнага горькаўскага тэатра. Але іменна магчымасць вялікай паглубленай работы і прывабіла творцы калектыву тэатра да п'есы Горькага. З горадошч носчыі імя свайго вялікага асновалажыніка, Вялікі драматычны тэатр імені Горькага ставіць сваёй мэтай у далейшым паслядоўна ўвасыбіць на сваёй сцене ўвесь шык горькаўскіх п'ес.

У «горькаўскіх» маперы, твора часвойначы мошэй заветы вялікага рускага пісьменніка, папавіў сваю п'есу «Пар Паша» малоды савецкі драматург А. А. Пашкоў. Маючы сваім сюжэтам падзеі, звязаныя з аграрнай палітыкай самадзяржаўя — «сталамнішчынай», — гэта п'еса з'яўляецца, разам з тым, яркім азнамаченнем аб дэмаралізацыі ўладзе грошан над чалавекам, аб дэмакратычных істынках уласна, ушчэнт скажачучых чалавечую псіхіку. Пастаўлены на сцене Вялікага драматычнага тэатра ў пачатку бягучага года, «Пар Паша» з'явіўся адною з буйнейшых паездзі ў тэатральным жыцці Ленінграда за апошні час, як твор вялікай сацыяльнай значнасці і высокіх мастацкіх вартасці.

Лічычы, што на савецкай сцене павінны мець месца тавары які творы сучасны захаднеўрапейскай аўтараў, якія гавораць аб сацыяльных канфліктах, а на сваіх мастацкіх вартасцах даюць поўнашчыны драматургічныя матэрыялы, тэатр уключыў у свой рэпертуар пастаўноўку п'есы Прысты «Карнеліус». Апрача таго, з старых захаднеўрапейскіх п'ес тэатр паказаў у Мінску бліскучую камедыю Стрыбы «Шклянкі на валы» і відуючы сатырычную п'есу Залы «Населенні Рабурдэна».

У Мінск тэатр прывяздае ў поўным савесте, на чале з васычуным зрочым мастацтваў В. Я. Сафранавым.

С. ДАНЫЛАУ.

### СПАБОРНІЦТВА ІЛЬНОВОДАЎ

Машына сшылілася на невялікім лужыку. Бруком, які акінуў востам, бярэжыня пача калгаса «Варашчыты». Дзе-дзе на іх відноўца ўзгоркі, пакрытыя стройнай жытамі, зялёнымі шпаніамі і ачыямі. Уздоўж лужыка — роўнае поле, упрыгожанае іржывымі дзьяном ільну.

Група калгасніц вырвае гарчак, лебяду, авечы ішавель. Гарчак хоць ад баўдзі. Ён дапушчыцца, аздацца вось-вось абцяжыць лён, пакарэ яго лістамі, і ад чалавечай працы не астанецца і следу.

— Жартуеш, браток, мы табе ў крмўку лён не дамо, — вырваўшы жмень гарчак, заўравае Таляна Пашкевіч: — утывіваі і апрацоўваі глебу не для табе.

Таня толькі другі гоў праце звычываў. Яна ішчэ зусім малая дзяўчына. Надаўна скопчыла НСП. Пайшла на калгасную вытворчасць. Хіба-ж не пачоўла працаваць у такім калгасе, слава ад якім пайшла да Масквы, ільновалаком якога любуюцца дзесяткі тысяч наведвальнікаў выстаўкі?

— Наша змяно, — расказвае Таня, — ў мінулым годзе сабрала на 5,6 пентнера ільновалакна з гектара. На кожны ільняны працэдзень атрымала на 4 рублі 95 копеек.

Пра дзень-два закончылі апрацоўку трасты астыіна зяні. Зьяно блізкай саброекі Таляны — Алі Пашкевіч сабрала на 5,83 пентнера ільновалакна і атрымала на працэдзень на 5 рублёў. Майстор высокай ураджаў Давід Гіль зноў заваяваў першынства — адыў у калгаснае асабаванні на 7,15 пентнера ільновалакна з гектара.

Добрых рэзультатаў дабілася і бригада Максіма Ткачэнка. На пашоні ў 13 гектараў Максім сабраў у сярэднім на 6,04 пентнера валакна.

— І палюць ужо не горш за іх, а калі трапіль вазьмуся, аж трапід свічкі, а вось прадукцыя менш атрымае, — заклапочана Таня.

Там яна пагрававала адыўваць памылікі, якія абычовыі атрымлівае мейшага ўраджаў. Усё ўспоміналі: і як сямка ачышчалі, і калі сяўбу правялі, і як з вышчавалі. Тут і вышчаваліся, што прызвала Таня ў час прапінкі — не вышча палюць, як толькі з'явіліся ірзды (так на сале называюць гарчак), прамаўрвала, а яны і абцяжылі лён у час яго найбольшага росту. Савытэрыны на чатыры большыя быў-бы лён, а гэта і аказала-б прыбаўу ўраджайнасці ў 1—2 пентнера на гектар. Таня і зараз не можа прабычыць сабе па такім прамах.

— І адыўчы яго выдобрае прыжыае? Вось калі-б не гэты гарчак, першынства было-б на намі.

Пасля кароткага адпачынку зьяно прынялася за пошва. Першым пайшлі на ўчастак вучаніцы Настя і Палыяна.

Не хоча адставаць ад сабрываў і Таня. Хуценька бярэ ў рукі кошык, і, адыходзячы на ўчастак, заўважае: — Трымаўшчы, дзеўдзі! Не ўдасца аб'яла прадыўчыць лямон. Ды і перад пухілаўцамі нельга падакачаць. Мг-ж з імі саборнічаем!

### ДРУЖБА КАЛГАСАЎ

Калгас «Варашчыты» па праву лічыцца адным з лепшых у раёне. Здаўна абыжа тут не радыца. На палых годзі красаваўся мот ты гарчак. Мошу было так многа, што нават вёску прызвалі Замощшам.

Некалькі год прадаўжалася барацьба з прыродай. На палых калгасе пачалі сямкі лён. Ураджайнасць яго птогод павышчалася. У мінулым годзе сярэдня ўраджай ільновалакна з гектара дасягнуў ужо 6,17 пентнера. За адыну прадукцыю атрымала 128.958 рублёў, у тым ліку прамій-надаваў за здана зышч планна валакна — 84.832 рублі.

Калгас другі год з'яўляецца ўдзельнікам Усёсаванай сельгасгаспадарчай выстаўкі ў Упарадкаваным дэпартамент першай ступені, дэпартамент машыны і 10 тэчача

мі рублёў. Старшыня калгаса тав. Дубоўец узагагароджан Малой сабрыванай медалю.

Многія калгасы мелі намерэнна сійкае «Варашчыты» лён, але не адрэказалі. Выдана працуюць калгаснікі гэтай сельгасарцелі.

Падальша ад Замощша, ля гаспінца рэжыяўскай калгаса «Чырвоны пухілавец». Ён аспрэчвае першынства ў «Варашчыты». У мінулым годзе за ільновалакно, сабравае з пашоні ў 27 гектараў, «Чырвоны пухілавец» атрымаў 102.800 рублёў, у тым ліку 62.800 рублёў прамій-надаваў.

У павышэнне нашай орданасонай рэпублікі лён «Чырвоны пухілавец» зыходзіцца пачаць з ільном калгаса «Варашчыты». Пятро Машкароў уласнымі рукамі адбраў экспанатаў, а як толькі адырлася выстаўка, сам паехаў у Маскву паглядзець на пашы сваёй працы. Потым ён доўгі час расказваў зямлякам аб выдатных ільноводах саборнічаўцаў з пашы Калінінскай і Смаляцкай абласцей.

Хіба, скажам, можа задавоіць васычунку грамадасці ўраджай ільну, які атрымаў азяно Пашкевіч Таляна? 5,3 пентнера з гектара — гэта ўжо не дасягненне. Зьяма-ж звычываў орданасец Марч Вараўноўска з калгаса імені Сталіна, Чырпінскай абласці, сабраў з гектара на 27 пентнераў ільновалакна! Глеба на Чырпінскайчэне не пада адрэзнавацца ўраджайнасцю. А чаму-б ў калгасе «Чырвоны пухілавец» не атрымалі на 10 пентнераў валакна?

Рашэнне скола было аднадушнае — змаганца за 10 пентнераў ільновалакна і отудовуючы ўраджай зерных культур. На прапанову Пятра Машкарова пухілаўцы вялікалі на саборніцтва калгас «Варашчыты». Так пачалася саборніцтва двух калгасаў.

Лёзь толькі прыгарада сонца і снігі казачымі раўчакамі абеглі з палёў, у абыдох калгаснае зашылаца работа. Пакарывалі азімы культуры, пачалі вяртаць наў лён, шпаніу і ячмень. Маленякі лісточки пакрывалі глебу і, здыцца, на вачах пухілаўца да сош-

сялі прапавалі амань крутым сутні. На ўчастку, дзе нельга прымяніць сямку, сяўбу праводзілі лепшыя калгасныя адычы. Першымайшчы дні калгасе «Чырвоны пухілавец» адзначыў высокакачым закашчэнем сяўбы ільну і зерных культур, абагаўшы «Варашчыты» на два дні.

У СОВЕЦКІХ ЧЭРНАВІЦАХ

ЧЭРНАВІЦЫ, 30 чэрвеня. Докладна ва ўказаны час часты Чырвонай Арміі перайшлі румынскую граніцу. Стройныя калонныя пяхоты, коніцы, артылерыя і танкавыя бронекавалерыя рухаліся наперад. Усе жыхары вышлі сустракаць часты Чырвонай Арміі. Пяжака ськазаць, дзе была больш пэўна, спэцыяльна сустрача. Усюды кветкі, фалі, трыфальныя армі, партыты кіравніку большэвіцкай партыі і совецкага ўрада.

Дысцыпліна, магутная тэхніка і ўзорны парадок у калонах выкаваюць адбрыне, бурнае захваленне сустракаючых. ... Маленькая станцыя Неплавіцы. Чорта адбываецца з музэяў праходзіць Н-скай полк.

Глядзіце, якія ўсе маладыя! Як яны добра ідуць! Гарматы якія, танкі, — гаворыць нехта ў натоце.

На ўсё прыехала быстра завязваліся гутаркі. Варта толькі быць або камандзіру сьпішыцца, які вакол яго адразу ўтвараюць круг. Усім хочацца хутчэй ведацца пра існуючую працу аб нашай вялікай радзіме, совецкіх людях, іх жыцьці.

Па прыгожай даліне ракі Прут часты Чырвонай Арміі рухаліся да Чэрнавіц. Горад Чэрнавіцы — буйнейшы цэнтр Букавіны. У ім больш ста тысяч жыхароў. Многа фабрык і завадоў лёгкай прамысловасьці. 28 чэрвеня група танкаў падма-

шла да горада. Жыхары з захваленнем сустракалі совецкіх танкістаў, азіралі іх кветкамі. Да іх пільнуецца тысячы іх. Бесіць людзей суправаджае танкістаў па трыфальнаму шляху. Вызваляюць народ вышаў вітаць совецкіх воінаў са сьпіткамі і арэстамі. Якія радасныя твары! З якою цікавасцю слухаюць расказы чырвонаармейцаў аб жыцьці ў Совецкім Саюзе.

Наўжо ў нас будзе так хораша! — чуюцца голасы.

З прыбыццём совецкіх воінаў у Чэрнавіцах стала ўсталявацца новае жыцьцё. Часты Чырвонай Арміі ўзялі пад сваю ахову фабрыкі, заводы і ўсё горад. Напінант Акімкіна, назначаны камандантам горада, неадкладна прыступіў да работы. Насельніцтва жыва адтулялася на заклік арганізаваць рабочую гвардыю. К вечару былі створаны першыя атрады рабочых-гвардзейцаў. Яны занялі свае пасты на чыгуначных станцыях, прадпрыемствах і вуліцах.

Усю дзень па даліне к гораду ішлі воіскі. Ноччу можна было наглядзець небывалае відзішча. Уздоўж вуліц сьці сталі жыхары з ліхтарымі ў руках, асвятляючы шлях нашым частам. У сьце Луцкага ўсё вышлі на вуліцу.

Прапоўня Паўночнай Букавіны з захваленнем сустракаюць доблесную Чырвоную Армію — сваю абаронцу. (ТАСС).

СУСТРЭЧА ВЫЗВАЛІЦЕЛЯЎ

КІШІНЬЕ, 30 чэрвеня. У другой палавіне дня 28 чэрвеня жыхары горада Кішнінэва пачулі гул набліжаюцца самалётаў. Усе вышлі на вуліцу. Неўзабаве над горадам паказаліся першыя совецкія самалёты. Совецкія лётчыкі ўзмахамі магутных крылаў машыны віталі сваіх братоў. Жыхары Кішнінэва ў шэрыя радзіцы падбіралі шапкі, хустачкі, мацеры высока падымалі сваіх дзяцей.

Калі самалёты павярнулі да аэрадрома, які знаходзіцца на самам краю горада, жыхары рываліся туды. Вакол прыляжучых самалётаў сабралася многа народу.

Тварылася перапаравае. Аб радзіцы тут былі сьлёзы, смех, танцы. Першым жадаючы ўсё было можна пацесніць руку совецкім воінам.

29 чэрвеня Кішнінэў прачнуўся раней звычайна. У тых дамах, дзе жыўць гарадская беднота і прапоўня, з самага рання нічога не атэлася. Усе вышлі на вуліцы і плошчы. Людзі перасталі гаварыць упэўна, анік смук, наварываючы доўгія доўгі твары сьпець тысяч прыгнечаных украінцаў. Галасы гукаў украінскага, рускага, яўрэйскага мовы. У многіх мясцах распяваюць совецкія песні, «Ін-тэрнацыянал».

Асабліва людзя на аэрадроме. Пра-

маючыя самалёты прывезлі газеткі, мілья бранур, журналы. Усё расхвалілася. Да мяне падшоў мучыцца сардэчна год. — Я Іван Пінчук, — сказаў ён, — мяне надзеяючы мяне рука, — дазваляе аб імені рабочых Кішнінэўскага заводарада перадаць вам прытаніне і вялікае дзякуй, што вы не забылі нас. Мы велькі — вы, нашы родныя браты, пазавіце нас ад насілля і зьдзекаў румынскіх шкур-рабёраў. Мы вас чакалі і чакаем. Чакалі было вяліка. Працавалі многа і цяжка, а атрымавалі, выйбаче за выражэнне, фігу. Атрымавалі я ў суткі (праправаў з сутак тры чвэрці) шпеш-дзясць — сьмешнаць лей, кіло хлеба кантупе дэапіць пачь лей. У мяне жонка і трое дзяцей, так што нават хлеба нехалапа.

Неўзабаве нахлынуўшыя новыя сотні людзей нокуды анэсі адвадароччыка, ён не змог закончыць свой расказ аб цяжкім бесправным жыцьці пад ярмом румынскіх баэр. Гэты расказ прадэляўзі сотні ішых людзей. Вожны капыча радасна:

— Усё гэта было і ўшо ў мінулае і больш не верніцца. Пашер мы — совецкія людзі, жыхары совецкага горада Кішнінэва, Совецкай Бесарабіі, наведзі з'еднанай з вялікім Совецкім Саюзам. (ТАСС).

Цяму Унгені на ўсходнім беразе р. Прут, супроць горада Ясы. Мотанхота з танкамі ўстаўліца ў горад Кагул на рапэ Прут і ў горад Рэні за адзінацьці разоў з расой Дунаем. Пашетрана-дэсятыя часты занялі горад Ізмаіл на р. Дунай.

Прапоўняе совецкіх воінаў уоіны аб-бываюцца пашамерна і без іпільдэнтаў.

Созецкія войскі вышлі на новую граніцу з Румыніяй

БІУ, 30 чэрвеня. (ТАСС). У паўночнай частцы Букавіны совецкія воіны выканалі сваю задачу і вышлі на ўсталяваную граніцу з Румыніяй. У Бесарабіі совецкія воіны заклочылі выхад на новую граніцу з Румыніяй, г. зн. на ракі Прут і Дунай. Механізавааны часты занялі чыгуначную стан-

цыю Унгені на ўсходнім беразе р. Прут, супроць горада Ясы. Мотанхота з танкамі ўстаўліца ў горад Кагул на рапэ Прут і ў горад Рэні за адзінацьці разоў з расой Дунаем. Пашетрана-дэсятыя часты занялі горад Ізмаіл на р. Дунай. Прапоўняе совецкіх воінаў уоіны аб-бываюцца пашамерна і без іпільдэнтаў.

Паездка ансамбля песні і пляскі БАВА ў Літву

Для культурнага абслугоўвання чырвонаармейскіх частей, размешчаных у Літве, гуды выехаў ансамбль песні і пляскі Беларускай Асобай Ваеннай Аргумі па мастацкім кіраваньнем тат. Устава.

Першы канцэрт у Каўнасе адбыўся 28 чэрвеня. Байцы, камяляры і палітрабінкі выключна цэла сустраці тэлевачныя залетку. Калі вечарам у Н-скай часты БАВА на каньёне была выканана

песня «У бой за радзіму», яе разам з ансамблем выконвала з вялікім натхненнем уся аўдыторыя.

Бурна алдыравалі чырвонаармейцы выкананай ансамблем агнявой пляскы «Танкак».

У Каўнасе ансамбль даў 5 канцэртаў і выехаў у месцы размяшчэння ішых частей (БЕЛТА).

УПАРАДЖЭННЕ ПА ОПЕРАХ МАСТАЦКАГА ПРЫЁМУ БССР (У намінацыі тэатра оперы і балета БССР) 2 і 3 ліпеня

АДКРЫЦЦЕ ГАСТРОЛЕЙ ЛЕНІНГРАДСКАГА ВЯЛІКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА ІМЕНИ ГОРГАКА

ДАТЧІНІ Пачатак роўна ў 8 г. 30 м. веч.

ПРАДЫЖАННЕ ПЕРШАГА БЕЛДЗЯРЖАНАГА ТЭАТРА

БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАУНЫ УНІВЕРСІТЭТ аб'яўляе ПРЫЁМ

НА АДНАГОДНЫЯ КУРСЫ НА ПАРЫЖСКОЎСКИ ВЫКЛАДЧЫКА І КЛАСАЎ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ

ФІЗИКА-МАТЕМАТЫКА І ГІСТОРЫЯ.

ТЭРМІН ПРАДЫЖАННЕ ПРАДРОЖАН ДА 1 ЛІПЕНЯ.

ПРАДЫЖАННЕ АСОБЫ І ЗАКОНЧАЦЬ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ (10 КЛАСАЎ) СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ АБО ЗАКОНЧАЦЬ ПРАДЫЖАННЕ ДА ІХ НАВУЧАННЯ (СТА-ТУС).

ПРАДЫЖАННЕ НА КУРСЫ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ФІЗИКА-МАТЕМАТЫКА ПАВЯРШАЮЧА ФАКУЛЬТАТ НА РУСКОЙ І БЕЛАРУСКОЙ МОВАХ (МАТЭМА-ТЫКА) АБО ФІЗИКА (ВУСНА) АБО МАТЕМАТЫКА (ПІСЬМОВА І ВУСНА) АБО ІНШЫХ ПРАСЯГАХ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ; НА СПЕЦЫЯЛЬНАМІ КУРСАХ (У АСОБНЫМ ПАД-РУЧКА ПАР ДА ШАСТАТКА) І КАНАСТАНЦЫ СССС.

ІСНЫТЫ 8 І ПА 5 ЛІПЕНЯ.

ДА ВЯЛІКА ТРОІЦЫ ПРЫСЛАНЫ ІСНЫТЫ ДА АСОБЕ (У АРГАНІЗАЦЫЮ) ПРАДЫЖАННЕ АРГАНІЗАЦЫЮ (А УКАЗАВА-НЫМ ПОДПІСАМ НА ІХ, АСОБНА ІСНЫТЫ) ДАВЕДЗА АБ АДНОСІХ ДА ВОІНСКА АБВЯЗАН, ПАПШЭР (ПРАДЫЖАННЕ АСОБЕ).

УСЕ ПРЫЯТНЫ НА КУРСЫ АБСЛЮЧАЮЦА СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ І РАЗМЕРЫ ІТЭ Р. У МЕСЦЕ, А ІНШЫМІ ПРАДЫЖАННЕ ІСНЫТЫ.

ВАЯНЫ І ДАКУМЕНТАЛІ ПРАДЫЖАННЕ НА АДРАС: ГОР. МІНСК, УНІ-ВЕРСІТЭТ ГАРАДОК, АБЛАЧНЫ КОРПУС, ІМЯМ М 101, ДЫРЕКТАРУ КУРСА. ДЫРЭКЦЫЯ.

Гомельская аднагадовая кааператыўна-гандлёвая школа БЕЛКААПСАЮЗА

аб'яўляе НАБОР вучняў на аддзяленні БУХГАЛТАРАЎ І ІНСТРУКТАРАЎ.

ШКОЛА вучыць бухгалтараў і інструктараў рабнапачынаюцаў і сель-но.

ПРЫЁМ ЗАП'Я ДА 5 ЖНІЎНЯ. ІСНЫТЫ 15 І 18 25 ЖНІЎНЯ.

ПРАДЫЖАННЕ НА ІСНЫТЫ — АБ ВЫКЛАДЧЫКІ ШКОЛЫ. Пачатак за-пачытаў 3 1 верасня.

Віцебскі фінансава-эканамічны тэхнікум НКФ БССР аб'яўляе НАБОР СТУДЭНТАЎ

НА 1940/41 ВУЧЭБНЫ ГОД НА І КУРС

Тэхнікум вучыць спецыялістаў фінансавай сістэмы: 1) інспектара-бухгалтараў па дзяржаўнаму даду раіра; 2) інспектара-бухгалтараў для раіра; 3) тэхнікум прамысловых асоб на маладзёў 15 год, асноўнаму НОПІ Д 7 класу ОШ.

Жадаючыя паступіць у тэхнікум надаюць ваю на імя дзяржаўна тэхнікум у прымяненні навуковых дакументаў: аб урочко (матры-цы) аб адноках да воіскага аб'ява, аб адзінцы — арыгінал (но-ва) аб адноках да воіскага аб'ява, 2 фотакопіі і марк на 60 кап.

Усе паступаючыя трымаюць іспыты па Канстытуцыі, беларускай і рускай мовах (вучыць і пісьмова), геаграфіі, матэматыцы (арыфметыка, алгебра і геаметрыя).

Асобы, асноўнаму арыгіналу або 7 класу ОШ з аднакай вы-дэна на асноўных прадметах, прымаюць без іспытаў.

Асобы, асноўнаму арыгіналу або 7 класу ОШ з аднакай вы-дэна на асноўных прадметах, прымаюць абсчэнава Інтэрнэтам, астаньдзімай у асноўнаму ад пашамерна.

ПРЫЁМ ЗАП'Я ДА 15 ЖНІЎНЯ. Ваюны падаваць на адрас: г. Віцебск, І-а Валдарская, М 27, другі паверк, фінансава-эканамічны тэхнікум.

Існыты з 15 жніўня. На іспыты аўдыаца толькі на вышлук. Пачатак зацяжытаў — 1 верасня.

ДЫРЭКЦЫЯ.

РАГАЧОўСКИ ДЗЯРЖАУНЫ НАСТАЎНІЦКИ ИНСТИТУТ аб'яўляе ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ

НА 1940/41 ВУЧЭБНЫ ГОД НА СТАВІЯНКАРІ І ЗАВОЧАМ АДДЗЯЛЕННЯ НА І ЛІТАРАТУРЫ (РУСКАЕ І БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЯ) І ІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТАТЫ.

У ІСНЫТЫ ПРАДЫЖАННЕ АСОБЫ, МАЮЧЫ СЯРЭДНЯЮ АСОБУ, А ТАКАЖА І АСОБЫ А ДУКАЦЫЯЎ 9 КЛАСАЎ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ.

Тэрмін пачыць ваю на ставіянкарі да 25 жніўня.

У ІСНЫТЫ ПРАДЫЖАННЕ АСОБЫ, МАЮЧЫ СЯРЭДНЯЮ АСОБУ, А ТАКАЖА І АСОБЫ А ДУКАЦЫЯЎ 9 КЛАСАЎ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ. Пачатак зацяжытаў — 1 верасня.

БУДАЎНІЦТВА КАЛГАСНЫХ МЛЫНОЎ



Кіраўнік гуртка мастацкага вышывання пры літэратуры Палыны Пашары А. А. Рамбоў абучае пашары Міро гуртка ў м. Філіпавічы і тэма Філіпавічы мастацтвам рукадэла. Фото Е. Халды (фотакорына БЕЛТА).

Адмета гарнагага збору і ўсталяванне з 1 ліпеня гэтага года грамадой апаля-ты на перапрацоўку зярна з'явілася ма-гутным стымулам для будаўніцтва но-вых і аднаўлення старых калгасных млы-ноў. Устаў у гэтым годзе ў БССР павы-ла быць пабудавана і пераабсталявана каля 120 млыноў, што дасягне перамо-жы перамажэ дадаткова ў суткі каля 3—4 тыс. тон зярна.

У калгасе «Комітор», Магілёўскага раёна, пабудаван ужо вядзючы млын на два мугасовыя пашары. Магутнасць яго—12 тон у дзень. Заключэна будаўніцтва млына ў калгасе «Новы шлях», Мінскага раёна. Ён будзе мець спецыяль-ную ўсталяванку для сартавога памолу.

Бяля 35 калгасных ветраных млыноў будуюцца ў гэтым годзе на новых праек-тах. Яны будуць перамажыць у два разы больш зярна ў параўнанні з млынамі старой канструкцыі.

У радзе калгасоў будуюцца гаспагэне-ратарныя млыны. Тамі млын пабудаван ужо ў калгасе «Новае жыццё», Рэчыцкага раёна. Магутнасць яго—13 тон простага памолу ў дзень.

Для новых млыноў завезены 63 пары жорнаў, 220 тон хлор-магнія і 100 тон матэрыяла для заліўкі жорнаў. (БЕЛТА).

Рускі драматычны театр БССР закончыў гастролі ў Мінску

1 ліпеня ў Мінску закончыў свае гастролі Дзяржаўны рускі драматычны театр БССР. Стаўнікам гледачу былі паказа-ны п'есы: «Собака на сене» — Лопэ-де-Вега і «Опасны поворот» — Прэстэй, Спекта-лі прайшлі з вялікім поспехам. Гастролі ў Мінску з'явіліся творчай справаздачай ка-лятыва за час пасля праарганізацыі тэатра.

31 кастрычніка 1939 г. па 1 ліпеня 1940 г. театрам вышучаны спектаклі «Завор» — Вірта, «Собака на сене» — Лопэ-де-Вега, «Опасны поворот» — Прэстэй, «Сказка» — Свельга, «Таланты і по-клонінык» — Остроўскага і «Сваровето і любов» — Шыфера.

У бліжэйшым часе театр выпусціць рад новых паставак — «Фрэдэкске кунрат-лі» — Пагодына і два класічныя спектаклі: «Камедыя Шапсера «Многа шума за нічога» і «Сіроно де-Бержерак» — Растан-на. У будучым тэатральным сезоне ў ре-пертуар будучы ўключаны творы белару-скіх драматургаў. (БЕЛТА).

Антырэлігійны музей у Віцебску

ВІЦЕБСК, 1 ліпеня. (БЕЛТА). У будынку былого польскага касцёла ў Віцебску адкрыўся антырэлігійны музей. Вялікая колькасць экспанатаў музея паказвае іх-шматлікія прыметы паўноскага гандлю-чоты, іконы, кржыжы і ішых рэлікіяў.

Заслужыўе вагі экспазіцыя, адлюст-роўваючая 13 тэм: «Рэлігія і першая на-вука аб сусвеце», «Навука і рэлігія аб на-вуцкім жыцці на зямлі», «Узнікненне рэлі-гіі вераванняў, багоў» і іш.

У музеі пабудавана спецыяльнае пры-стававанне, якое да мажымае дэман-стрыраваць волюты з «смяціткам Фуко».

Лагер юных авіямадэлістаў

30 чэрвеня ў жываёнай мясцовасці — Мядзевына (ля Мінска) у саюзнам лесе адкрыўся лагер юных авіямадэлістаў ре-спубліканскай Цэнтральнай дзіцячай тэх-нічнай школы. Тут 30 летніх юных канструктараў вясела праводзіць каніку-лы, падымуцца да рэспубліканскіх і ўсе-саюзнах авіямадэляў сабарніцтваў.

Сярод удзельнікаў лагера знаў збору — пераможцы ўсеаюзнах авіямадэляў сабарніцтваў: вучаніца 10-га класа мін-скай сярэдняй школы Тамара Тупіцына і вучань 9-га класа, 46 мінскай школы Яніа Іалях. (БЕЛТА).

Шахматна-шахачны турнір школьнікаў Мінскай абласці

Учора вечарам у мінскім Доме сельмі-на пачаўся другі абласны шахматна-ша-хачны турнір школьнікаў, прысвечаны ўсеаюзнаму дню фізкультуры.

У турніры, які прадоўжыцца 7 дзён, прымаюць удзел каля 30 юных шахма-тыстаў і шахачыстаў — пераможцаў раён-ных шахматна-шахачных сабарніцтваў.

ПРЫЕЗД У МІНСК ЛЕНІНГРАДСКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА ІМЕНИ ГОРГАКА

1 ліпеня ў Мінск пасля гастролі ў Кіеве прыехаў калестыў Ленінградскага Вялікага драматычнага тэатра імені Ма-ксіма Горькага. Сярод прыбыўшых артыстаў — заслужаны дзеят мастацтваў ордэна-носсец В. Я. Сафарнаў, заслужаны арты-ст РСФСР — ордэнаноссец тт. О. Г. Казіа, Е. М. Граноўская, Е. Г. Альтус, Г. М. Мічурын, П. Т. Папінаў, А. П. Панова, А. В. Нікіціна, В. Т. Кібардына і др.

Тэатр пачынае гастролі ў намінацыі Беларускага Дзяржаўнага ордэна Лопэ-лікага тэатра оперы і балета. Працоўным Мінска будуць паказаны п'есы заснавальні-ка тэатра — А. М. Горькага — «Дачыняк» і «Мещане», а таксама спектаклі «Фрэд-лэкске кунраты» — Пагодына, «Царь По-тан» — Калюка і другія.

У Мінску тэатр прабуае месца. За гэ-ты час адбудзецца рад сустрач з творчымі работнікамі тэатраў БССР.

Выкананне плана торфазаводмі НАРМАМАТ МЯСЦОВАЯ ПАЛУНА ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР НА 30 ЧЭРВЕНЯ (У ПРАЦЕНТАХ)

Table with 4 columns: Заводы, Сутачнае зарэанне, Капацэнае зарэанне. Lists various plants and their production percentages.

Прыячынны арганізацыі Асоавіахіма пры-стававанні правядзючы а азнаменаванне ХХІІІ гадывіны Вялікай Канстытуцыйнай са-цыялістычнай рэвалюцыі і ставіць сваёй мэтай шырокае разгортванне масавай ра-боты па праціваветранай і праціваіхі-чнай абароне.

Напарэадзі ўсеаюзнах ішых пра-ведзеных раёнах, абласны і рэспублікан-скія сабарніцтвы. Першы этап — раён-ныя ішчыны сабарніцтвы — правядзю-ца ў перыяд з 1 ліпеня да 1 кастрычні-ка. Уздзельні сабарніцтваў выконваюць да нармаў: работу і пахоты ў праці-ваветранай і праціваіхічнай абароны ва ўмо-вах набліжэння да баюных.

Шляхам арганізацыі сістэматычнай трэпуркі неабходна дабіцца, каб вожны прапоўны мог працягваць час працаваць, а таксама хадыць у страю ў праціваветра-нае.

Да ўстаў у абласных ішчыных сабар-ніцтвах будучы дапушчаны прыячынны арганізацыі Асоавіахіма, якія пакажыць найбольшыя рэзултаты ў рэлігійна-а-барончых і выканавы да і перамажэ не менш 75 проц. галавога заданія па падырхотуны значнастаў ІПХА першай і другой ступені. Вось чаму перыяд па-дырхотуны за сабарніцтваў павінен быць усюмерна выкарыстан да дэмавінавага выканання кантралльных заданіяў па па-дырхотуны значнастаў ІПХА, арганізацыі і абучэння груп саабаарона, правядзючы вучаніяў па праціваветранай абароне.

Сварытаем VII ўсеаюзнах ішчыных сабарніцтваў для далейшага ўмацавання прыячынны арганізацыі Асоавіахіма, які былі шырока абучэння працоўных па нормах ІПХА.

Адказы рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

УПАРАДЖЭННЕ ПА ОПЕРАХ МАСТАЦКАГА ПРЫЁМУ БССР

АДКРЫЦЦЕ ГАСТРОЛЕЙ ЛЕНІНГРАДСКАГА ВЯЛІКАГА ДРАМАТЫЧНАГА ТЭАТРА ІМЕНИ ГОРГАКА

ДАТЧІНІ Пачатак роўна ў 8 г. 30 м. веч.

ПРАДЫЖАННЕ ПЕРШАГА БЕЛДЗЯРЖАНАГА ТЭАТРА

ПРАДЫЖАННЕ ПЕРШАГА БЕЛДЗЯРЖАНА